

# ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 206 (6182) | 5 верасня 1938 г., панядзелак | ЦЕНА 10 КАП.

## Павялічыць выпуск тавараў шырокага спажывання

Краіна Саветаў пераможна ідзе наперад, горда дэманструючы сваю сілу і магутнасць.

У 1937 годзе выпуск прамысловай прадукцыі Савецкага Саюза склаў 430 прад. у адносінах да 1929 года. У бягучым годзе рост вызначан яшчэ большы. Ніжэ, ні ў адной капіталістычнай краіне немагчыма такія калясальныя тэмпы ўзросту прамысловасці. Яны магчымы толькі ў нас, у краіне, дзе існуе сацыялістычная арганізаваная гаспадарка і сацыялістычнае планаванне, у краіне, дзе гаспадарамі з'яўляюцца самі працоўныя.

Побач з безупынным ростам народнай гаспадаркі ўзмацняецца дабрабыт мільянных мас працоўных нашай неабсяжнай краіны, іх плацежаздольнасць і, адсюль, попит на рознастайныя прадметы шырокага спажывання. Партыя, саветы ўрад, асабіста таварыш Сталін заўсёды аддавалі і аддаюць выключную ўвагу максімальнаму задавальненню бытавых і культурных запатрабаванняў працоўных. З года ў год павялічваецца выпуск тавараў масавага спажывання.

Бясспрэчна, што зараз у многа разоў лепш задавальняюцца патрабаванні насельніцтва, чым у ларэвольпый час і чым, нават, некалькі год таму назад. Але гэтым не гэта ні ў якім разе задавальняцца. Трэба памятаць прапаганда таварыша Сталіна, зробленае ім 7 год таму назад: «Толькі гідлы і наскрозь пратухлыя людзі могуць уявіць сабе спысланні на мінулыя. Трэба выхадзіць не з мінулага, а з рэальных запатрабаванняў рабочых у сучасным».

Не глядзячы на няспыны рост вытворчасці тавараў шырокага спажывання, усё-ж адчуваецца іх востры недахват. Тым больш неадаравана, калі прамысловасць не выпускае нават той прадукцыі, якая запланавана. Такое становішча б'е ў БССР: план па выпуску тавараў шырокага спажывання не выконваецца.

15 ліпеня г. г. была апублікавана пастанова Савета Народных Камісароў ССР «Аб вытворчасці металічных вырабаў шырокага спажывання, прадметаў хатняга ўжытку і мабіль». Гэты дакумент сведчыць аб багавольных клопатах нашай партыі і ўрада аб народзе. Ён павінен быць-бы прымушці кіраўнікоў прамысловасці і прамкааператараў нашай рэспублікі рашуча падумаць аб пашырэнні выразу прадметаў шырокага спажывання, якія часта вымушчаны некарэктна выкарыстаць у кожнай галіне прамысловасці, на кожным заводзе, фабрыцы, у кожнай арцелі і на падставе гэтага выправаць канкрэтныя меры прадпрыемства па пашырэнню вытворчасці патрэбных тавараў і па паліпшэнню іх якасці.

Ні наркаматы, ні трэсты, ні прадпрыемствы не зрабілі патрэбных палітычных і практычных вывадаў з пастановы СНК ССР. Больш таго, гэты важнейшы дакумент поўнасьцю не даведзен да шырокіх мас рабочых, якія ўжо абмяшчалі грамадскую думку, рашэннямі іх думкаў на адшуканне і скарыстанне ўнутраных рэзерваў па выпуску дастатковай прадукцыі і паліпшэнню якасці. Адсюль зусім зразумела, чаму нават асноўны план па шырокім выпуску і адчуваецца моцны недахват у ралзе тавараў, выпускаюць якія ў дастатковай колькасці ёсць усе магчымыя.

Асобна кіраўнікі шукаюць усякіх прадлогаў, каб як-небудзь увільняць ад вытворчасці прадметаў, неабходных насельніцтву. Ці трэба даказваць, што пагардлівыя адносіны да вытворчасці тавараў шырокага спажывання п'ясутнасці антынароднымі. Няма больш пачаснай задачы, чым клопаты аб паліпшэнні дабрабыту працоўных нашай сацыялістычнай радзімы.

Магчымасцей-жа для павелічэння вытворчасці тавараў у нас вельмі многа. Яны ёсць літаральна на кожным заводзе, фабрыцы і ў арцелі. Улічых завода імя Варашылава не выконвае плана ні па аднаму віду прадукцыі. Між тым, ён мае вельмі значную колькасць уціла, выдатна абсталяванне і выдатныя кадры. Прыкладна тако-ж становішча і на заводзе «Ударнік», ланцугоў Гала і інш. Улічых тут не карыстаюцца штодзённай увагай кіраўнікоў прадпрыемстваў. У рэзультатэ планы па асартыменту не выконваюцца, выпускаемая прадукцыя нізкай якасці.

Да гэтага часу працягваецца працягва, калі ўлічых выпускаюць тавару прадукцыю, на якую няма пошты, а ў той-жа час патрэбнай прадукцыі не выпускаюць. Усе ўлічых менскіх металазаводаў, напрыклад, выпускаюць вылікі свірныя замкі. Спажывец-жа больш за ўсё патрабуе маленькіх замкоў, але іх няма. Заводы спрачаюцца паміж сабой, хто павінен заняцца асваеннем іх, а тым часам рынак такіх замкоў не атрымавае.

Або ўзв'язанае аб галантарэйных таварах. Менскія прадпрыемствы маюць вельмі значную магутнасць у многіх раз павялічыць і зрабіць больш рознастайны выпуск галантарэйных вырабаў. Але гэтым ні Наркамлепрам, ні трэсты, ні Белкаапромовет не заняліся як належыць.

У Беларусі увозіцца в Маскву і Ленінград басона-тэкстыльнай і металічнай галантарыі на 20—30 мільёнаў рублёў. Між тым, ёсць поўная магчымасць шырока арганізаваць вытворчасць гэтай прадукцыі ў БССР.

Некалькі год таму назад Наркамлепрам закупіў абсталяванне для басонай вытворчасці. Абсталяванне да гэтага часу ляжыць без руху, а ў наркамате аб ім забыліся і не ведаюць нават, дзе яно знаходзіцца.

Велізарныя магчымасці для павелічэння выпуску новых відаў галантарэйных тавараў не скарыстоўваюць фабрыкі імя Куйбышава і імя Фрунзе, матэлюскі аўтарэмзавод і шоўкавая фабрыка. Фабрыка імя Куйбышава выпускае нізкай якасці дамскія сумкі і вельмі абмежаваныя фасоны. Тае-ж становішча і на фабрыцы імя Фрунзе з выпускаем гузікаў. Там улічых па сутнасці ператварыўся ў месца, дзе ўтойваецца бракаваная прадукцыя усёй фабрыкі.

Невытараныя магчымасці маюцца ў прамысловай калепарыі для выпуску рознастайных і высокаякасных тавараў для савецкага спажывання. Але гэта сістэма ўсё яшчэ працуе дрэнна. Белкаапромовет не залучыў ўпачынку гэтыя пытанні, не аказвае патрэбнай дапамогі тым арцеліям, якія пачынаюць брацца за гэту справу. Асобныя прамысловыя саюзы пабудаваны не па вытворчым прынтцыпу, што з'яўляецца іх работам. У Белкультаапромовет усюда ўваходзіць не толькі галантарэйны арцелі, але таксама і фотарэідзі, дыжурны і т. д.

Да гэтага часу пытанні пашырэння выпуску тавараў шырокага спажывання, п'ясутнасці разгортвання мясцовай прамысловасці не заняліся саветскія арганізацыі Гэта-ж факт, што Менскі горвовет, напрыклад, ні разу шырока не абмеркаваў гэтага пытаньня. Між тым, пастаюцца яно на пленуме горвовета прыцягнула-б увагу членаў гораветы, усёго саветскага актыва, якія потым у сабе на вытворчасці паспяхова яго вырашалі-б.

Трэба сказаць, што і гандлюючыя арганізацыі не змагаюцца ў дастатковай меры за паліпшэнне работы сваёй сеткі, слаба звязаны з прамысловасцю і не працягваюць ёй спецачасова сваіх патрабаванняў.

На прадпрыемствах, у арцеліх расце творчая ініцыятыва сталежнікаў і ўдарнікаў, якія гарячэ жадаюць выканаць заданне партыі і ўрада — выпускаць паліпшчэ рознастайных тавараў лепшай якасці. Задача гаспадарнікаў — падтрымаць гэту выдатную ініцыятыву і мадэральна скарыстоўваць выдатныя рэсурсы.

Узровень жыцця працоўных нашай краіны расце з дня ў дзень. Калясальнае ўзростнае багатае ўраджай. Вага справядлівае вырастае. Узмяшчэнне паток сельскагаспадарчых прадуктаў на рынак Попыт, такім чынам, на прадметы шырокага спажывання будзе ўсё больш і больш расці. Аважак работнікаў дзяржаўнай прамысловасці, прамкааператараў і гандлю гэты попит поўнасьцю задаволяць.

Гэта-ж для павіны быць выключна ўсе яўры з ліку членаў акадэміі, навуковых інстытутаў, асацыяны літаратуры мастацтва і т. л. Сярод яўры, якія падлягаюць выключэнню з членаў акадэміі наву, знаходзіцца рад асоб з савецкім імем. Дастаткова ўказаць на матэматыкаў Вольтэра і Чыгата, якія ў адпаведнасці з пастававай фашысцкай уладай падлягаюць выключэнню з акадэміі.

З прычыны алустанасці ў Італіі якіх-небудзь яўрыскіх школ і абавязковай пастававай аб дзяржаўных экзаменах для атрымання пасведчання аб сканчэнні ніжэйшай, сярэдняй ці вышэйшай школы антысавецкі дэкрэт фашысцкай улады Італіі практычна поўнасьцю зачынае яўрыям доступ да акадэміі там ні было асветы ў Італіі.

### З леданола «Ермак».—Рапарт таварышу Сталіну.

ВІІ пленум ВЦСПС.  
У Савета Народных Камісароў БССР.  
Масква — Бяку — Масква. Вліскучы раёе лёгчыцы тав. Берэжнай.  
Падрыхтоўка выстаўкі да 20-годдзя леныскага комсамола.

### ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

В. П. Былінокі. — Выхоўваць новых членаў партыі.  
Вас. Петухоў. — Партарганізацыя расце за лік лепшых комсамольцаў.  
Намяраданні Міжнароднага юнацкага свята.

### АРТЫКУЛЫ:

Міхалі Кальцоў. — У Хоце Дыяса (в іспанска-га дэвініа).  
Н. Ткачоў. — Узорна падрыхтавацца да рамонт-трактараў.  
Г. Блюміна. — Падхапіць каштоўны вопыт варашылаўцаў.  
В. Малін. — Яшчэ раз аб недапушчальнасці скажанняў у друку.  
В. Райнес. — Лічы і сапраўднасць.  
А. Ігольніна. — Раўняцца па перадавых сельсаветах.  
Павышэнне аплаты працы трактарыстам, трапуючым на ворыбе плугамі і прадпруджнікамі.

### ПРЫЗЫВ У Чырвоную Армію:

Анатоль Астрэйна. — Мы табе, радзіма, прысягаем (верш).  
С. Назначоў. — Сям'я Назаравых ганарыцца сваім сынам.  
ЗА РУБЬЯКОМ:  
На франтах у Італіі.  
Важныя дзеянні ў Кітаі.  
Сярэднежывое ганешце на яўрэй ў фашысцкай Італіі.  
Іспанская моладзь змагаецца за перамогу.  
Англіскія дружы аб перагаворах Генейна з Гітлерам.  
Антыфашысцкі рух у Германіі.  
Рост беспрэлага ў Польшчы.

З ЛЕДАНОЛА «ЕРМАК» АД 2 ВЕРАСНЯ 1938 Г.

## МАСКВА, КРЭМЛЬ Таварышу СТАЛІНУ

Дарагі Іосіф Вісарыявіч!  
Экшпан леданола «Ермак» п'ячаслівы рапартаваць Вам, што ўрадавае заданне 1938 года ім выканана. За чатыры месяцы работы ў Ільдах Арктыкі «Ермаком» вырвана з лёдавых аюкі і вернута краіне 17 параходаў, большасць якіх ужо ўступіла ў эксплуатацыю.

Сёння ў нас асабліва радасны дзень. Мы закончылі самую складаную і адказную аперацыю гэтага года — вывелі за кромку Ільдоў ледакольныя параходы «Малыгін» і «Салдо», доўгія месяцы дрейфаваўшы ў высокіх шыратах Цэнтральнага палярнага басейна.

Надхвямня нашай роднай комуністычнай партыі і Вам, таварыш Сталін, мы правялі ледакол за 83 паралель, устанавіўшы гэтым сувесны рэкорд свабоднага плавання ў высокіх шыратах, прайшоўшы на 800 міль паўночней уоіх раней плаваўшых у гэтым раёне суднаў. Асвойваючы Паўночны морскі шлях, мы выконваем задачу мірнага будаўніцтва. Але калі вораг асмельіцца на нашу свяшчэнную радзіму, мы, саветскія маракі, гатовы ў любы момант павярнуць нашы карыблі туды, куды патрабуе краіна, і нанесці сакрушальны ўдар фашысцкім дрэжнікам.

З радасцю паведамляем Вам аб выдале з Ільдоў суднаў апошняга дрейфучага каравана. Гатовы выканаць любое Вашае заданне ў імя нашай вялікай радзімы.

### ШЗВЕЛЕУ

Капітан леданола «Ермак» САРОЇН.  
Помпаліт ДЗЬЯНАУ,  
Старшыня суднома АУЧЫННІКАУ.

З ЛЕДАНОЛА «ЕРМАК» АД 2 ВЕРАСНЯ 1938 Г.

## МАСКВА, КРЭМЛЬ Таварышам Сталіну, Молатаву, Калініну, Варашылаву, Кагановічу, Мікаяну, Ежову

2 верасня ледакольныя параходы «Салдо», «Малыгін», якія знаходзіліся на паралелі 83 градусаў 05 мінут, выведзены на чыстую ваду. «Седоў» пакінуў для працяжэння дрейфа, ператворан у дрейфуючую станцыю. На ім знаходзіцца 15 чалавек, забяспечаных усім неабходным для правядзення навуковай работы.

Аперацыя вываду ўсіх зазімаваўшых у 1937 годзе суднаў закончана. Усе судны плаваўшы ў гэтым голазе ў Арктыцы праведзены ў порты прызначэння.

Ганарымся, што апраўдалі Вашае давер'е. Калектыў «Ермака» запэўнае Вас у сваёй гатоўнасці выканаць любое заданне партыі і ўрада.

### Штэб

Капітан «Ермак» САРОЇН.  
Помпаліт «Ермак» ДЗЬЯНАУ.

З ЛЕДАНОЛА «ЕРМАК» АД 2 ВЕРАСНЯ 1938 Г.

## МАСКВА, КРЭМЛЬ Таварышу СТАЛІНУ

Дарагі Іосіф Вісарыявіч!  
Мы — маракі параходаў «Салдо», «Малыгін», «Літке», «Моссовет», прыпосім Вам глыбокую падзяку за клопаты, праяўленыя аб нас.

Адвараны ад Вялікай зямлі, знаходзіцца на зімоўчых суднах у дэльтай Арктыцы, мы ні на хвілінку не адчувалі сабе адарванымі ад радзімы, жылі інтэрсамі нашай краіны. Мы былі ўпэўнены, што пры першай магчымасці партыя і ўрад прымуць усе меры да таго, каб вырваць нас з лёдавага палону. Пасляны нашай краінай ледакол «Ермак» і яго экшпан, самааддава змагаючыся з цяжкамі Ільдамі, прабіўся да нас і вывёў нашы судны на чыстую ваду.

Нашы судны ўжо прыступілі да работы. І ў адказ на Вашы клопаты, клопаты нашай краіны, мы адкажам сталежываючай работай па выкананні Вашага задання — асвоіць Паўночны марскі шлях.

Па даручэнню мітынга:  
Капітан «Літке» ХЛЕБНІКАУ, помпаліт ФЕДАРАУ.  
Капітан «Салдо» ХРАМКОУ, партгор ШАХНОУ.  
Капітан «Малыгін» КАРЛЫСІН, партгор ШАХНОУ.  
Капітан «Моссовет» БОЧЭК, партгор ГРЫГОР'ЕУ.

З ЛЕДАНОЛА «ЕРМАК» АД 2 ВЕРАСНЯ 1938 Г.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

Цэнтральны фронт  
Згодна афіцыйнай з'яўкі іспанскага міністэрства абароны ад 3 верасня, у сектары Мадрыда рэспубліканцы ўварвалі міну, якая разбурыла заняты мяцежнікамі будынак і некалькі перадавых пазіцый непрыцэля з разметанымі там вулжэметнымі гібедзімі. Мажэжнікі вымушаны былі ачысціць гэтыя пазіцыі, пакінушы вялікую колькасць забітых.

На аэтрамударым участку фронту ў сектары Кампанары (на поўнач ад Кастура) рэспубліканскія войскі занялі вышыню 323. У сектары Бельяльсвар (на паўднёвы ўсход ад Кастура) рэспубліканскія ўзяты п'як Трухілья і вышыні 512 і 500.

Рэспубліканская авіяцыя ў паветраўным баі збіла 5 італьянскіх самалётаў «Фіат».

Паводле паведамлення агенствы Эспань, рэспубліканскія войскі працягваюць наступова працоўвацца ў сектары Бельяльсвар і паўночна-заходнім напрамку. Рэспубліканцы занялі важныя ў стратэгічным адносінах пазіцыі на берагах ракі Сухар. У раёне Кабеса дэль Буэй адбуваецца няспынная сутычка з праціўнікамі. Зносіны міжэжнікаў з тылам блакаваны рэспубліканцамі. Чыгуначная лінія паміж Кастура і Дон Беніто на паўднёвы ўсход ад Кампанары знаходзіцца пад агнём рэспубліканскіх батарыяў.

У сектары Гандысэ часці мяцежнікаў і інтэрсантаў, падтрыманыя артылерыяй, зрабілі лютую атаку на пазіцыі рэспубліканцаў. У атацы прынялі актыўны ўдзел таксама самалётны інтэрсантаў. Рэспубліканцы адлінулі атакуючых фашыстаў ад вышыні 402 і пазіцыі Пуяг дэ Аліга. Фашыстам удалося нанесці вялікіх страт захаваных вышыні 403, 386 і 349.

На фронце Леванта становішча без змен.


## ВЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

у Цэнтральным Кітаі  
У паўночнай частцы правінцы Цзянсі, на паўднёвым беразе Янцзы, японцы атрымаўшы падманаванне, аднавілі наступленне на поўдзень узлоўж Цзюцзян-Наньчанскай чыгункі. Гэта наступленне падтрымліваецца японскай авіяцыяй у колькасці 200 самалётаў.

У раёне Жуйчана японцы без спешку прабуоць прарваць лінію кітайскай абароны. Кітайскія пазіцыі праходзяць толькі ў 3 кілометрах ад горада. Японцы пачалі буйныя атакі на заход ад Нанькана (на поўдзень ад Цзюцзяна).

На паўночным беразе Янцзы цэнтр ваянных дзеянняў перамясціўся да горада Хуаньмі. У гэтым раёне сканцэнтраваны 7 японскіх пяхотных палкоў, адзін артылерыйскі полк, адзін полк кавалерыі і 30 танкаў. Японцы пачалі наступленне трыма калонамі на заход ад Хуаньмі. Першая японская калона затрымана кітайскімі войскамі ў Дахепу (у 10 кілометрах на паўночны заход ад Хуаньмі).

У цэнтральнай частцы правінцы



Я. П. Талстой — мастыкіст першай Гарадзкой МТС. Прадуючы на малатарні «ВД-36», тав. Талстой дабіўся штодзённага выкаслання нормы па 150—200 прад. Рэсумак Я. Кашкевіча па фото Пачкаева.

## VII Пленум ВЦСПС

Вячэрняе пасяджэнне 3 верасня

На вятэрнім пасяджэнні прадэжжэліся спрэчкі па дакладу тав. Шверыка аб выкананні рашэнняў VI пленума ВЦСПС. Некаторыя з выступаючых гаварылі аб недахопах іраўніцтва месцамі з боку ВЦСПС, прыводзілі факты цяжкасці ў аддзелах ВЦСПС, адсутнасці ясных і канкрэтных дэкрэтаў. Старшыня фактома Валадзімірава п'ясправага каабіната тав. Рыжкоў, напрыклад, адзначыў, што да гэтага часу няма ніякіх указанняў адносна работы фабаўкомеў у галіне вынаходніцтва. У аддзеле саствраха больш двух месяцаў маршаваліся скарт рабочых, заняты тав. Іваноў, старшыня ЦК саюза рабочых п'ясправой прамысловасці. Тав. Іваноў адзначыў таксама поўную адсутнасць іраўніцтва з боку Усеаюзнага міжсавецкага бюро інжынераў і тэхнікаў (ВМБІТ).

Тав. Прамоўскі (старшыня дорграфома Паўднёва-Далекай чыгункі) гаварыў аб тым, як пасля звароту на чыгуначны транспарт Л. М. Кагановіча чыгуначка пачала выбірацца з працы. Начальнікам Паўднёва-Далекай чыгункі прызначыў тав. Крыжанкоў, П'ятертут з кожным днём расце лік крыўдасудуў-цэжывавінікаў і скарыстанняў. Прафарганізацыі здолелі падхапіць рух мас. У рэзультатэ чыгуначка зэжывоміла 174 паравозы і многа тон угугла.

Вытворчы ўдзём нагналяецца і на рэчым транспарце ў сувязі з прыгодам новага наркома тав. Н. І. Ежова, паведамліў пленуму тав. Гарбачоў — старшыня ЦК саюза рабочых і к'ямензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. Ахсеная — старшыня заўчана завода імя Дзержынскага, Дзепрапетраўскай вобласці, Мотава — старшыня ЦК саюза рабочых жылдэвай гаспадаркі, Ерміаў — дырэктар санаторна-курортнага аб'яднання ВЦСПС Масленікава — старшыня ЦК саюза рабочых шоўкавай прамысловасці.

На вятэрнім пасяджэнні пленума выступілі таксама таварышы: Федцін — старшыня ЦК саюза рабочых камензавугальнай і сланцавай прамысловасці цэнтральных раёнаў, Дзіяраў — старшыня ЦК саюза рабочых і пачатковай і сярэдняй школы Казахстана, Пелетін — старшыня ЦК саюза рабочых футравай прамысловасці. А

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ВЫХОЎЦАЦ НОВЫХ ЧЛЕНАЎ ПАРТЫ

ЦК ВКП(б) у сваёй пастанове «Аб ходзе прыёму новых членаў у ВКП(б)» указвае партыйным арганізацыям на вялікі недахоп на пераходзе з кандыдатаў у члены партыі, на слабы прыём у партыю ў сельскіх партарганізацыях на недастатковую работу па выхаванню маладых камуністаў.

цаў, на паравоза-вагонарамонтным заводзе 304 стэханаўцаў, на камбінаце «Спартак» — 71, а ўсяго на прадпрыемствах горада налічваецца 9.896 стэханаўцаў. Гарадская камсамольская арганізацыя налічвае 800 чалавек ахвятаў. Але з гэтай колькасці людзей у рады партыі прыняты толькі: 178 — у кандыдаты і 118 — у члены. Асабліва слабы рэст партыі на шклозаводе, камбінаце «Спартак», паравоза-вагонарамонтным заводзе, заводзе «Пролетарый».



Гародская партыйная партарганізацыя Ленінскага раёна рэгулярна праводзіць работу са стэханаўцамі, рыхтуючы іх у партыю. НА ЗДЫМКУ: партый тав. А. Барчакіна (справа) праводзіць палітычны са стэханаўцамі.

ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯ РАСЦЕ ЗА ЛІК ЛЕПШЫХ КОМСАМОЛЬЦАЎ

Выконваючы пастаноўу Цэнтральнага Камітэта нашай партыі аб прыёме новых членаў у ВКП(б), партарганізацыя райкому партыі ў Ленінскім раёне г. Мінска ўзяла на сябе абавязанне рэгулярна праводзіць работу са стэханаўцамі, рыхтуючы іх у партыю.

за кароткі час прыбылі ў партыю апраўдзе гэце вялікае і генарознае званне кандыдата нашай вялікай партыі Лёйна—Сталіна. Тав. Волкава заўсёды ўважліва сярэд бачноў з газетай і ў руках. Ён праводзіць гутаркі на тэмы міжнароднага і ўнутранага становішча.

Партыйная арганізацыя расце пераважна за лік камсамольцаў—выдатнікаў бачноў і палітычнай падрыхтоўкі, беззаветна адданых радзіме і стобік у барацьбе за справу Леніна—Сталіна.

Прыняты ў ВКП(б) і высока нясуць званне кандыдата большаўскай партыі выдатнікі бачноў і палітычна падрыхтоўкі тт. Максімаў, Саўмін, Гагарук, Бушуеў і інш.

Так, напрыклад, кандыдатам ВКП(б) уступіў камсамол тав. Дзянісаў. Ён з'яўляецца прыкладным камсамольцам. Добры актывіст, арганізатар і масовы. Камсамольская арганізацыя падраздзялення, дзе камандзірам тав. Барэноў вылучыла тав. Дзянісава на работу памочніка палітрука і з гэтай адказнай і вялікай работай ён справляецца выдатна. Тав. Дзянісаў прысвяціў сваё жыццё ганаровай службе ў нашай любімай уоіс народам Чырвонай Арміі.

Гэтае новае паўважэнне партыйнай арганізацыі часта ўліла свежы струмень у жыццё ўсёй партарганізацыі. Новыя прынятыя таварышы ў кандыдаты нашай партыі актывна ўключыліся ў работу партарганізацыі. Усе яны маюць партыйныя дараўнікі і агульнае выхаванне іх актывна выступаюць на партыйных сходах, розка і крытычна ставяць пытанні аб недахопах работы партарганізацыі, з'яўляюцца ўсёам у дысцыпліне, прыкладам у бачноў і палітычна падрыхтоўцы, многа працуюць над павышэннем свайго існага-палітычнага ўзроўню, з гонарам выконваюць вялікае званне кандыдатаў партыі Леніна—Сталіна.

Памочнік палітрука тав. Волкаў у сваёй практычнай рабоце літаральна

Вас, ПЕТУХОУ.

НАПЯРЭДЛІ МІЖНАРОДНАГА ЮНАЦКАГА СВЯТА

З вялікім уздымам рыхтуюцца да міжнароднага юнацкага свята камсамольскай арганізацыі Мінска. На прадпрыемствах, у інтарнах праводзіцца гутаркі аб міжнародным юнацкім дні. На сходах моладзь правярае выкананне ўзятых абавязанстваў да 20-годдзя ВЛКСМ. Камсамольскія арганізацыі завода «Ударнік» утвараюць сувязі і інш. арганізавалі выстаўкі фотаздымкаў і літаратуры, якія адулюстроўваюць барацьбу працоўнай моладзі капіталістычных краін супроць вайны і фашызма, гераічнае барацьбу іспанскага і кітайскага народаў.

2 верасня адбыўся схода камсамольскага актыва горада, на якім быў зроблен даклад аб міжнародным юнацкім дні. 5 верасня ў Беларускай дзяржаўным тэатры адбудзецца ўрачысты сход, прысвечаны міжнароднаму юнацкаму свята.

МІХАІЛ КАЛЬЦОЎ

У Хо́се Ды́яса

20 чэрвеня 1937. Хо́се Ды́яс не прысутнічае на пленуме. Яму зноў стала горш, ён часова не прымае ўдзелу ў апэратыўнай рабоце. Я быў у яго сьня. Ён не хоча жыць ва горадах, дзе менш шуму і лягчэй дыхаць, ён астаўся тут, за некалькі кварталы ад Цэнтральнага Камітэта. Я падняўся ў верхні паверх, пазнаўшы, у прыходзі дзяржаўна ахова — два камсамольцы з вінтоўкамі, яны гулялі ў шахматы. Прайшоў некалькі пустых пакоў нейкай, як відаць, пакінутай уладальнікамі, без густу прыбранай кватэры з партрэтамі вядучых і бабулек у апошнім пакоі, на велізарным ложку прыкрыты лёгкай коўдрай, ляжаў Хо́се. Ён быў адзін.

(3 «Іспанскага дзенніка») \* \* Дзейнічай на ўсю магутнасць. Ён прысеў на паспелі і скінуў коўдру. — Ты бачыў там ўсё? Усё прыцеліў вапых? — Усё. — І яго бачыў? — Каго? — Ясна, каго. — Так. — Ты яго бачыў? Гаварыў? Доўга? — Амаць паўтары гадзіны. — Паўтары гадзіны! Багата, і колькі з іх аб Іспаніі? — Усе аб Іспаніі. Амаць гадзіну ён распавядаў. — Аб чым? — Аб усім. Аб народзе аб кіраўніках аб арміі, аб партыі Ён захоплен чынодам яго стойкасцю, упорствам вытрыманасцю, воляй да прадаўжэння барацьбы з інтэрвентамі Аб табе Га та ён сказаў — можа абняць і папа лаваць пале. Ён сказаў, што для яго галоўны фронт цяпер — гэта тваё здароўе. — Боць яшчэ і іншыя фронты... — Не, галоўны — гэты. Толькі пераможшы на гэтым фронце, ты зможаць біцца на іншых. Цяпер Ды́яс не глядзеў больш на мяне Паранешыма ўсімківаючыся, ён глядзеў вяліка ў прастор і было гравумела, куды ён глядзіў. — А астатнія поўгадзіны — ён гаварыў сам? Ты ўсё чуў? — Я не глухі. Асабліва, калі гаворыць Сталін. — Ляў яе? Крытыкаваў? — Крытыкаваў, але не ляў. Захап ляўся. Ён сказаў, што пры ўсім афарах пры ўсім аўдэах — гэта зладзіў ляючы і па сутнасці пераможны барацьба. Калі-б раней, год назад, спы

таў у любога чалавека, што адбудзецца, калі дзе буйныя еўрапейскія фашысцкі дзяржавы раптоўна упадуць на Іспанію, абрушаць на яе ўсю магутнасць ваеннай тэхнікі — усёякі аказаўся-бы, што Іспанія будзе поўнаасцю пакарана за некалькі тыдняў. І вось — фашысцкі дзяржавы абрушылі, уласная кадравая армія Іспаніі аказалася на старане заваяванцель і, не гледзячы на гэта іспанскі народ, бязбройны, пры варажым нейтралітэце ўсё іх капіталістычных дзяржаў блакіраваны з усіх старон, абараняецца вольна ўсё амаль год і не складвае зброі, а наосяпіць поўным чарам вяртаць моцныя, ачуваць іх ўдары. На гэта страціўшы палітыку сваёй тэрыторыі, ён змагаецца яшчэ і яшчэ, ён знішчае сваіх катаў, ён кідае сваё ўсё ў новыя і новыя сутыккі — як жа не пракаляцца перад такой барацьбой такой мужнасцю? Цяпер Хо́се Ды́яс ляжаў перухома, адкінуўшыся лагара, галава запракі нута на падлікі рысы твару заостраны толькі бровы яго варушыліся разыходзячыся і сходзячыся. Ён сказаў павольна, амаць па складах удыхаючы ў жонкі гук велізарнае хваляванне і суровую страсць: — Гэта іменная так... Не мы апошня. Пелена сплзае з вачэй у многіх... Фашызм сустрае адпор... Крыху пазней ты крыху раней... Яго разаб'юць... Але мх... наш народ... Мы пачалі пераможы. Мы першыя адкавалі ўдарам на ўдар... Першыя пайшлі ў контратаку... Ады... Толькі адна краіна... адзін народ... адна партыя... Толькі ён працягнуў нам руку... І калі ўсё будзе ўжо добра, ніякай успомінаць іспанцаў. Яг яны змагаюцца, і тых, хто прадаў іх... і тых, хто ім дапамог. Ён зноў замоўк, у пакоі доўга было ціха. Затым, палобна таму, як тры дні

назад у Далорэ, мы ўспомнілі Вільяма, ён успомніў Севілью трыццаць першага года. Прыгожая Севілья, увенчаная прыгожай вайкай Хіральды, вясёлая, у мантыльы, з кветкай у зубах, любіміца турыстаў. У Севільі я бачыў Хо́се Ды́яса ў першы раз. — А Алаты памятаеш? — Памятаю, вядома. Яе-ж яшчэ называлі Амерыкай. — Не Амерыкай, а Злучанымі Штатамі. Ты ўсё бачыў. Я нічога не бачыў. Я памятаю Алаты, кашмюры лагера бядоных беднякоў на ўкраіне Севільі. Я памятаю нават мёртвую сабаку з разваротаным жыватам пасярод галоўнага праспекта Алаты Самы праспект быў толькі ўся бістай пыльнай шчыльнай у вострым кроку шырэйшай, паміж двума радамі чарог, што павіна было як вілья, імянавацца жыллямі. На «спрэскіе» чарноў калоднікі і ямы глыбінэй ў поўросту чалавека Асфальтавая рэяндэ цудоўных севільскіх вуліц здавалася тут на адлегласці аднаго кіламетра, нябытачным сном. Уроўняны сабажы будкі з жалезных і блышчых аддэў. Дзіравак мешкавіна, нацягнутая на чатырох слухах Пешабытныя ачагі з некалькіх камінаў Спальныя ложы — ахапі пракрапста сена. Удзіліш смурол (важкіяна Хто тут жыў і наўдзіна, жыць па гэты дзень — людзі, жылі? Дзясць тысяч грамадзян Іспанскай дзяржавы Ады з грамадзянка палышла да мяне, калі я шукаў названчае месца сустрачы З першага погляду гэта было развалішча старога, журботнага, павольнага, жудаснага чума, у сваім чорным рызе. Але яна была не старая, яна аказалася маладою дзяўчынай. У яе пудам захаваліся два рады прыгожых белых зубоў, гэта толькі струпы збывачылі яе твар рабелі вочы і шчокі Струпы ад «дурной крыві», ад храпічай харобры парушанага кармлення арганізма, ад многіх год безуважнага поста, умернага некалькімі аліўкамі, некалькімі глыткамі вады ў дзень Гэта была севільянка Багатыя амерыканцы пераплывалі акіяна, каб паглядзець прыслаўных севільянак, — ці вядома

У СОВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

1—2 верасня адбылося чарговае пасяджэнне СНК БССР. На пасяджэнні было абмеркавана пытанне аб выніках правяркі выканання пастаноў і дырэктыў урада. Спецыяльна прызначаны Соўнарком БССР абследавалі рал рэспубліканскіх наркаматаў, кантралныя ўстанова і арганізацыі па абласных па пытанню аб ходзе выканання апошняй пастаноў СНК Саюза ССР і БССР. Аб выніках гэтай правяркі падрабозна паведаваў Совету Народных Камісараў тав. Кісялёў.

Тав. Кісялёў ускрыў рал буйнейшых недахопаў у рабоце наркаматаў і арганізацыяў па абласных, шматлікіх прыкладам паказаў, што ў кантры і на месцах адсутнічае сістэма правяркі выканання, і многія дырэктывы і рашэнні ўрада па важнейшых гаспадарчых і культурных пытаннях выконваюцца часткова, або зусім не выконваюцца. У Наркамземе БССР адсутнічае ўсякая сістэма правяркі выканання важнейшых рашэнняў партыі і ўрада, накіраваных на ліквідацыю выніку шкоды ў сельскай гаспадарцы, на далажэнне ўмацавання калгасаў. Наркамзем не наладзіў кантролю за тым, як на месцах выконваецца пастаноў СНК ССР і ЦК ВКП(б) аб забароне выключэння калгаснікаў з калгасаў. Між тым у разле раёнаў вельмі марудна разглядаюць аспіцы калгаснікаў на прыярытэтных выключэнні з калгасаў. Вельмі прэмна рэалізуюцца рашэнні Соўнаркома аб асабні новых зямель, аб волуцку лесу для сігнальнага ўстаў і шмат інш. У будаўнічай групе Наркамзема ніхто не мог аказаць на пытанне аб тым, як ідзе будаўніцтва ў калгасах. Начальнік гэтай групы нават не ведаў аб існуючым рашэнні СНК БССР па крытычнаму калгасаў і калгаснікаў на будаўніцтва.

Ішчэ 21 студзеня Соўнарком БССР выніе разгорнутае рашэнне аб школьна будаўніцтве. Але ў выніку адсутнасці большаўскага валору ў рабоце Народнага камісарыята асветы і адсутнасці правяркі выканання на 15 жніўня і адзін са школьных аб'ектаў не быў зладан у аспіацтвоную, многія школы не падрыхтаваліся да вучэбнага года. Рал важнейшых рашэнняў быў вынесон Соўнаркомом БССР па пытанню аб палепшэнні работы гаспадарчых арганізацый рэспублікі. І гэтыя рашэнні выконваюцца дрэнна. Плян таварзавароту за першае паўгоддзе 1938 г. не выкапан. Не выканана ўказанне аб адкрыцці па-школьніку закрытых сталовых і вядзецца належнае барацьба з рэзартатамі ў сістэме дзяржаўнага гандлю і спажывачкай кваліфікацыі.

Аб неабходнасці ўдзяліць максімум увагі палепшэнню арганізацыйнай работы аблвыканкомаў гаварыў у сваім выступленні намеснік старшыні СНК БССР тав. Кулагін. Ён падтрымаў думку тав. Малышава аб неабходнасці папярэня прэзю аблвыканкомаў. У прынятым рашэнні Соўнарком БССР абавязваў кіраўнікоў наркаматаў і кантралных устаноў, старшын абласных і раённых выканкомаў і горавету ў аснову сваёй работы палажыць сістэматычную правярку выканання рашэнняў урада Саюза ССР і БССР і сваіх уласных рашэнняў. Сістэматычна адслухоўваць даклады аб выкананні прынятых рашэнняў на пасяджэннях СНК БССР, арганізацыяў па абласных, раённых выканкомаў і горавету.

Совет народных камісараў асуаўу працягнуў падаць некааторы наркаматамі і Дзяржпланам работы арганізацыяў па кіраўніцтву раёнамі і прыняў неабходным размеркаванне матэрыяльных фондаў па месцовай гаспадарцы ў далейшым праводзіць па абласных, Дзяржплану і Наркампланаў дараўна ў даклады тораіні прадстаіць у Соўнарком прапановы аб павелічэнні спіскаў прадпрыемстваў і ўстаноў, паліаючых перадачы з рэспубліканскага падпарадкавання ў абласное.

У мэтах павышэння палітычнай і далавой кваліфікацыі работнікаў звету Соўнарком прыняў неабходным арганізаваць спецыяльныя курсы. На гэтым пасяджэнні быў заслухал даклад начальніка аддзела пажарнай аховы НКВД БССР тав. Нікалаева аб становішчы прапінажарнай аховы па рэспубліцы. Даклады ўказаў радам фастаў, што ў разле раёнаў рэспублікі (Старобія, Быхаў, Бенякаўскае, Вялікія і інш.) раённых выканкомаў і саветаў зусім аслабілі ўвагу да арганізацыі прапінажарнай аховы. На гэта важнейшую справу не мабілізавана грамадскасьць. Рашэнне ЦК КП(б) і СНК БССР па гэтым пытанню ў разле раёнаў ігнаравана. Старшыня Быхаўскага раёна выканкома тав. Гыгаўкоў у часе пажару ў лясным масіве ў раёне не прыняў прапінных мер і нават адмовіўся выслухаць на месца пажару грузаўню мішыню. Абавязковая пастаноў аб барацьбе з пажарамі, прынятая прэзліум Саветаў Пуніаіікага РВК ішчэ 0 ліпеня, і на сёньні дзень не апублікавана і не даражана па сельсаветаў і калгасаў у Дубровенскім і Крчэўскім раёнах у разле калгасаў прапінажарнай інвентар прырэзавон у поўную нягоднасць. Адыак у раёнах вікімі мер па гэтым пытанню не прымаюць.

СНК БССР прыняў разгорнутае рашэнне аб праваітэнны мерарыямстваў па барацьбе з пажарамі і зваруў уступу ўсёх савецкіх арганізацый рэспублікі на неабходнасць рашучага павышэння большаўскай плыінасці ў справе захавання дзяржаўнай маёмасці і ў прыватнасці поўнае захавання новага ўраджайна мабілізавана на гэта справу шырока масы працоўных. (БЕЛТА).

было ім, што ў Севільі боць свае Злучаныя Штаты і там такіа прыгожая жанчына? Людзі з упальмі гурдымі рыхтавалі сабе абел. Яны падпалвалі некалькі трэсак паміж двух цаглян і парочкі над агнём паларабану ў горадзе пустую кансервную каробку з астаткамі масла на дне. У каробку кілаі некалькі гаршчык бульбоні — вось і чапае блюда. Згорелыя фігуры пажылі паралітычнымі крокамі праходзілі зредку паміж халапамі і палаткамі... Кожны крок прычынаў ім боль і раздражненне Ці іспанцы гэта былі? Ці аялаўцы — вясёлы народ статыных, прыгожых, бурна танцуючых людзей? Хто жыў у страшным паслэду Алаты? Палонні і атрабі чалавечтва? Дакласіраваўна брэдзіў? Не, работчы пролетары, тружанікі! Раней яны прахвалілі па гудку на заводы Але нават і тыя што захавалі работу, з-за мізэрнай платы маглі жыць толькі тут у дзірваных палатках, зробленых уласнымі рукамі. Гэта галадраную севільскую абіелю асобую дзяржаву жабоўкаў, севільскія прэзвалі Злучанымі Штатамі Тут, у халапшчы, хаваўся пасля паліцыйскага разгрому і засады Севільскага камітэт камуністычнай партыі Тут праймаў Хо́се Ды́яс. — А Люсена памятаеш? Сінко Касаа памятаеш Хо́се? Ён усміхнуўся. — Памятаю. Тады толькі пачыналася па-сапраўднаму работа на вёсцы. Быў час...

Мы ехалі ў адным поезде ад самай Севільі. У адным поезде, у розных вагонах. Пад'язжаючы да станцыі Люсена, я пачаў сачыць за акна, каб не прапусціць Усё вышла правільна. Малады чалавек саскочыў з поезда на станцыі Люсена. І я за ім. Смугнаўшы малады чалавек ці проста хлопчак ці нават хлопчык. Вось такія не па ўзросту твары ў людзей. Не ведаеш, ці гудзі ён яшчэ два голаы назад у каменчыкі з малодшым ласці мці ў яго самога ўжо боць трое дзяцей. Малады чалавек саскочыў з поезда, ён падшоў да ўзбуджанага, усхваляванага натоўпу на платформе. Натоўп на станцыі Люсена кагось чакаў. Для кагось быў прыгатаван

букет жарых гваздік, моцна перавязаны рыжаў спінчыцай салямай. Малады чалавек прайшоў у натоўп, і зараз-жа пусты край платформы стаў бэстра павалічавана Натоўп рухаўся ад станцыі. Ён чакаў усё імяна гэтага смуглага хлопца. Гэта яму быў букет. Дзіўнае шэсоне ішло ад станцыі Люсена, міма горада, прама ў поле. Дзіўнае для чужога і нават для іспанскага вока. Дзіўнае талы — і цяпер таксама. Наперадзе крочылі 10 чалавек сцяган у будніх сваях затрапезных кароткіх штанах, у тоўстых белых ніжных панчохах, парэстых кустках на галавах Яны ішлі з вялікімі кіямі і нібы расчышчалі дарогу, каця наперадзе нікога не было, ніхто не перагароджаў шлях. Далей ішоў смуглы малады чалавек з Севільі, акружаны раласнай і дружалюбна шаюнай сцяган. Ён ішоў з кветкамі ў руках і ўсміхаўся, а побач з ім здаровымі ярадак пачіваў нёс у высока паднятых руках звычайны серп і звычайныя калодкі малагок забараленай ручкай. Гэта змест сцяга. Але гэта было значна страшней, чым сцяг. Звычайныя прадметы, вырваныя са звычайнай сваёй абстаўкі, ператвораны ў аэмблеу, ачуваўся, як грозныя сімвалы. У сцяган яшчэ не было сцяга з серпом і молатам Яны паднялі серп і молат, як сцяг. За першымі шэрагамі ішоў даволі беспаралачна, але шчыльна і неак арганізаваны натоўп. Іспанскія сцягані і батракі не прычынаны былі да стром Краіна ўжо сто год не прымала ўдзелу ў вялікіх войнах. Прайшоўшы свой тэрмін салдаты ў момант збывалі вялікую армейскую муштру. На гэты раз людзі стараліся дружна маршыраваць уногу Гэта іх займала, і не як забавя толькі, а як ейкая, халя і малючыя, але сур'ёзна зладча Яны кацелі паказваць прыяздному працяганцтву, што ўмеюць крочыць у нагу. Трое жандараў, трое салдат гарды сівіль гарлавіла паспявалі за натоўпам. Лімовныя, рамні сфаражэныя соу-

# Узорна падрыхтавацца да рамонту трактараў

а каласных палях Совецкай Беларату працуе 7.600 трактараў. Сельскагаспадарчы год налічваецца к канцу. Машына-трактарныя майстэрні, МТС і ўчасткі з перамога кастрычніка пачынаюць асене-зімовае рамонтнае падрыхтаваць яго да новага асважэння года.

Сельскагаспадарчы рамонт трактараў і машынаў з'яўляецца адным з пераважных напрамкаў у сацыялістычнай працы 1938 года і ўспрымаецца ўсім урадзяствам. Але гэта, як вядома, не разумеюць многія ўзнікаюць партыйныя і сацыялістычныя дырэктары МТС і МТС. Толькі ў нашай гэтага важнейшага гаспадарча-палітычнага пытання можна вылучыць, што МТС і МТС да рамонтнага трактараў не гатовы. Памяшканні майстэрняў і абсталяванне не адрамантаваны, а ў многіх МТС некалькі старых і інструментаў. Такія майстэрні, як Горайская, Лепельская, Полацкая і іншыя, не скарысталіся на рамонтнае падрыхтаваць асене-зімовае рамонтнае трактараў.

Правядзенні наспяха рамонтнага абсталявання майстэрняў вельмі важнае і складанае. На кабінетах планавых і адміністрацыйных апаратаў Наркомаў БССР па вядучых сельскагаспадарчых райах і раёнах праводзіцца праца па абсталяванні трактараў і машынаў. На ўзроўні райаў і раёнаў праводзіцца праца па абсталяванні трактараў і машынаў. На ўзроўні сельскагаспадарчых райаў і раёнаў праводзіцца праца па абсталяванні трактараў і машынаў.

Не рыхтуюцца да асене-зімовага рамонтнага трактараў і МТС. Да гэтага часу ні адна машына-трактарная станцыя не заключыла дагавора з МТС на рамонт трактараў парка. А МТС, у сваю чаргу, не ведаюць, колькі ім будзе дано трактараў, паграбуючых капітальнага рамонтнага. Ні адна рамонтная майстэрня не мае шчыра прорахаванага.


Майстэрні да асене-зімовага рамонтнага трактараў не забяспечаны асене-зімовымі часткамі. На менскай, гомельскай, аршанскай, калінкавіцкай і іншых МТС і МТС няма неабходных для рамонтнага трактараў частак. Дырэктар Беларускай канторы Гутапабты тав. Румілаў на нарадзе загадчыкаў тэхнічных аддзелаў аб'яваў прыналежы, што ён не ведае, колькі і якіх частак патрэбна для асене-зімовага рамонтнага трактараў. І не дзіўна, што Гутапабты «справу» асене-зімовага рамонтнага трактараў і не ведае, што Гутапабты ўлічваючы рэальную патрэбнасць.

Поспех рамонтнага трактараў будзе залежаць ад поўнага забяспечвання рамонтных майстэрняў кваліфікаванымі рабочымі. На жаль, гэтым не могуць пахваліцца многія МТС. Так, у магілёўскай майстэрні некалькі 14 слесароў-мантажнікаў, у полацкай — 18 чалавек розных спецыяльнасцей, у кіраўніцкай — няма тэхнараў, у горайскай — няма тэхнараў, у горайскай — няма тэхнараў і слесароў забяспечан толькі для работы ў адну змену.

Немалаважнае значэнне мае пытанне забяспечвання рабочых кватэрамі, інтэрнатамі і сталовымі. Але многія дырэктары МТС і МТС гэтымі важнейшымі пытаннямі не займаюцца. У ламавіцкай майстэрні некалькі для рабочых кватэраў, адсутнічае сталовы і чырвоны месавы, дзе можна было б праводзіць пачасную работу ў кіраўніцкай — таксама некалькі кватэр. Таксама становіцца маю месца і ў іншых майстэрнях.

Дырэктар Горайскай МТС тав. Самуілаў заявіў: «Сталовы не маею і адчыніць не абіраюся, таму што яна неэканамічная». Толькі камарант, у горшым разуменні гэтага слова, а не гаспадарчы савета гаспадарчых прадпрыемстваў можа так разважаць.

Не марудзячы ні мінуты, партыйныя і сацыялістычныя арганізацыі заража занятая справай парыхтоўкі да рамонтнага трактараў. Задача МТС і МТС і іх дырэктараў — паспяхова і якасна правесці асене-зімовае рамонтнае трактараў парка. **Н. ТНАЧОУ**



Сярод трактарыстаў Добрушскай МТС шырока разгарнулася сацыялістычная спаборніцтва па хуткасці і якасці асене-зімовага рамонтнага трактараў. На здымку: трактарыст І. Н. Шарапов і слесі А. С. Трышчынаў сёння займаюцца ў якасці «лабаранта» Добрушскага раёна.

## ЛІЧЫ І САПРАЎДНАСЦЬ

Па матэрыялах планавага аддзела новабуржуйскай запаркавай фабрыкі імя Кірава, якасць выпускаемых прадукцый нават вышэй, чым прадугаджана ўсеагульнымі стандартамі. Паводле стандарта дапускання 5 проц. дэфектаў на запарках і 10 проц. — на каробках, а за першае паўгоддзе 1938 г. фабрыка мела 8,95 проц. дэфектаў на каробках і 4,36 проц. на запарках. За ліпень — 8,9 проц. на каробках і 4,13 проц. — на запарках.

Гэта лічы. На самай жа справе за апошні час якасць запаркавай прадукцыі вельмі павялічылася і выклікае зусім спраўдлівае ўражанне спаўнаўскай Скарынаўска на вельмі высокую колькасць запарак са сібірскімі гадоўкамі, што намагаюцца карабка на вытрымлівае 52-х запарак і т. д. Пакуль запарак не запарыць, дэфектаў сапсуош Толькі латанне запаркавай слягоўкай да замазкаў як гадоўка аглятае.

Якасць запаркавай гадоўкі і замазкаў у першую чаргу вырашаецца ў фабрычнай лабараторыі, дзе кожны дзень па адпаведнаму рэцэпту падрыхтоўваюцца маса куды ўваходзяць дзесяткі самых рознастайных хімічных вадкасцяў.

Прыблізна са снежня 1937 г. фабрычная лабараторыя перастанала атрымліваць антымоў — хімічны прадукт, неабходны пры састаўленні масы для замазкаў запаркавай карабка 3 дзёнаў вытворчага аддзела Беларускага

управлення запаркавай прамысловасці быў састаўлены новы рэцэпт, дзе быў значна зніжаны працэнт неабходнага хімічнага прадукта, а з 9 лютага да 11 жніўня правалілі зусім без яго.

Асабліва важнае значэнне пры складанні рэцэпту гадоўкі і замазкаў мае мездроны і касяныя клеі. За апошні час на фабрыку паступае зусім нізкакачэсны клеі, неспрыгодны для запаркавай прамысловасці. Пры вытворчым вагон мездронага клею з Новабуржуйскай быў спецыялістамі забароўваць, але не гледзячы на гэта кіраўніцкай фабрыкі пусцілі гэты клеі у вытворчасць.

Надаўна за ведама тэхнічнага дырэктара запаркавага ўпраўлення тав. Сімановіча быў прысланы на фабрыку вагон клею з менамага завода «Большэвік». Яго аднеслі да 3-га сорту, і зноў-такі пусцілі ў вытворчасць, ведаючы, што якасць яго вельмі нізкая і гэта не можа не адбіцца на якасці запаркавай прадукцыі.

Фабрыка імя Кірава абсталявана найвышэйшымі машынамі прапучы тав. кваліфікаванымі рабочымі-стаханавцамі, якія могуць выпускаць не толькі высокакачэсную, але і самую лепшую запаркавую прадукцыю ў свеце. Для гэтага трэба ім стварыць адпаведныя ўмовы, даць усё неабходнае. Але кіраўніцтва фабрыкі і Беларускае ўпраўленне прадпрыемствамі запаркавай прамысловасці не аддаюць дастатковай увагі гэтай справе. **В. РАЙНЕС.**

# Падхапіць каштоўны вопыт варашылаўцаў

Станкабудавнічы завод імя Варашылава (Менск), як і многія іншыя заводы і фабрыкі нашай рэспублікі, за год сталініскай п'яцігодкі набыў каштоўнае і складанае абсталяванне.

Але ворагі народа, якія арудвалі на прадпрыемстве, імкнуліся ўсякімі спосабамі вывесці са строю нашы машыны, станкі, краны. Планава-папераджальны рамонт праводзіўся вельмі рэдка.

Па прыкладу рабочых Каломненскага завода імя Куйбышава, на заводзе імя Варашылава пачаўся грамадскі агляд абсталявання. Гэта вельмі каштоўнае мерапрыемства садзейнічае хутчэйшай ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў справе абарэжыня і догляду за абсталяваннем. Адначасова гэта дае вальгі штуршок для п'яцігодкі рабочаму навіцкаму трымаў і культурным становішчы свай рабочае месца свечасоа амазваць і чысціць станок папярэджаваць аварыі і паломкі яго, беражна асноўна да інструментаў і т. д. Пры аглядзе хутэй можна будзе выявіць і недахопы абсталявання што прымуоць рамонтнікаў свечасоа і добра якасця рамантаваць станкі.

Па ініцыятыве партыйнага камітэта, грамадскіх арганізацый завода быў створан штаб на грамадскаму агляд абсталявання. Гэты штаб разгарнуў вельмі масава-растлумачальную работу. Па гэтым пытанню быў скліканы агульназаводскі актыв, злет работараў, праводзіліся гутаркі на цэхавых сходках рабочых. Рабочыя адбралі гэты ініцыятыву і ўключыліся ў агляд абсталявання.

Рэдакцыя заводскай шматтыражкі «Варашылавец» выпусціла спецыяльны нумар прысвечаны агляд абсталявання і зараз сістэматычна асвятляе гэтае пытанне на сваіх старонках.

Падрыхтоўка работа вялася на працягу 15 дзён 19 жніўня аб'явілася інструкцыйная нарада цэхавых камісій па агляд абсталявання якія складаліся з лепшых стаханавцаў і інжынера тэхнічных работнікаў і работараў. Устаў створана 11 камісій па цэхах, у рабоче якіх прымае ўдзел каля 40 чалавек, у тым ліку лепшыя стаханавцы і Карбановіч Ціроў майстар Харнас, начальнік цэхаў і інш.

З 26 жніўня пачаўся агляд станкоў па азначанаму графіку.

Папярэднія вынікі агляду за першыя восем дзён паказалі, што станкі вельмі запущаны і ў большасці сваёй патрабуюць тэрміновай ліквідацыі дробных дэфектаў. Выяўлена, што многія станкі свечасоа не чысціліся і не амазваюцца. Асабліва ў дрэнным стане знаходзіцца абсталяванне зборачнага цэха Там станкі зусім аб'ялічаны і ніхто за іх не адказвае. Майстры брыгад таксама не клапаціліся

як след аб беражных адносінах да станкоў. Выў нават такі выпадак, калі майстар на зборцы свірвалаўных станкоў тав. Давілюк заявіў камісіі, якая прышла аглядаць станкі:

— Я за станкі не адказаю, гэта справа рамонтнікаў.

Безадказныя адносіны да станкоў былі выяўлены таксама ў інструментальным цэху У такарным станку, на якім працуюць рабочыя тт. Лукомскі і Шустар, у каробы рамяня знайшлі шпкі і інш. смеціц. Вольмі забурджаны краны ў лінейным цэху і молатаў у кузніцы.

Адначасова выявіліся і прыкладныя адносіны да станкоў з боку лепшых стаханавцаў завода. Так, напрыклад, рабочы-стаханавец тав. Дубошнік 10 год працуе на дабрым станку і гэты станок ні разу не быў у капітальным рамонтнае. На сваім станку тав. Дубошнік выконвае штомесячна свой план на 200 і больш процантаў.

Вельмі добра аберагае станок стаханавец-фразероўшчык тав. Карбановіч, які працуе на сваім станку больш 10 год. Станок зусім справы і заўсёды блішчыць. Безумоўна, на гэтых прыкладах павінны вучыцца ўсе рабочыя.

Многія рабочыя, рыхтуючыся да агляду, пачалі прыводзіць свае станкі і рабочае месца на ўзорны выгляд. Так зрабілі рабочы інструментальнага цэха тав. Шыллоўскі, фразероўшчык тав. Жураўскі (механічны цэх) і інш. Але гэтага яшчэ мала. Трэба дабіцца такога становішча, каб не было ніводнага няспраўнага, нечысчанага, нямазананага станка і каб гэта ўвайшло ў звычку і рабілася сістэматычна.

У час агляду на кожны станок вадзіцца асабавая справа. Пры аглядзе станка цэхавыя камісіі запіваюць анкету, у якой запісваюцца дэфекты станка і дацца ацэнка адносін рабочага да станка: «выдатна», «добра», «дрэнна». Па атрыманні такой анкеткі, штаб накіроўвае павелічэнне ў рамонтны цэх ці ў электрацэх, ці ў аэўком, цэхом Кіроўчыя гэтымі павелічэннямі, цэх або грамадская арганізацыя прымаюць неабходныя меры.

На ўзорным станку, які не будзе мець ніякіх дэфектаў будзе свечасоа чысціцца і амазвацца, будзе наклеен спецыяльны папярэда.

Нам завоў першы ў БССР падхапіў ініцыятыву каломненцаў аб правядзенні грамадскага агляду абсталявання. Мы ўзнавіваем, што гэта мерапрыемства прынясе вельмі карысць і дапаможа нам хутэй ліквідаваць вынікі шкодніцтва на заводзе.

**Г. БЛЮМІНА,**  
вык. абавязні рэдактара заводскай газэты «Варашылавец».

## РУНЯЦА ПА ПЕРАДАВЫХ СЕЛЬСОВЕТАХ

стаханавцкі месячнік на дарожным будніцтве, які зараз праводзіцца па ўвесь уключыліся амаль усе раённыя сельсаветы. Толькі ў Віцебскім раёне рэшт пачынае турбавацца на і верасня пачынае будніцтва быў выкарыстаны па райдордзэле на 85,3 процантаў. За першую дэкаду стаханавцаў тэхніка прырост склаў усяго 1,5 процантаў.

У сельсаветах, як у Ярэніўскім, выкарыстаны план тав. 30,6 проц. Міжрэчскага — на 82,2 проц. Сабініцкага — на 6,6 проц. Яшчэ горш абстаіць справы па асобеных калгасах. Калгас імя «Сябраска рабочага», В. Лепельскага сельсавета, выканаў сваё заданне на 19 проц. калгас «Шлях сацыялізма» Ледаўскага сельсавета — на 28 проц. аўта, у раёне ёсць некаторыя сельсаветы і калгасы (Даўжанскі сельсавет, Нікалаўскі, Старасельскі) сельсаветаў.

выкавалі свой план па дарожных работах на 112,96 проц. Але такіх перадавікоў зусім мала.

Кіраўніцтва ўдара—701 тав. Шырог, асабавы райдордзэле тав. Рыбін, імя работы па выкананню плана дарожных работ не праводзіць.

Да канца месячніка асталіся лічаныя дні Кожная хвіліна павінна быць скарыстана для хутчэйшага сканчэння дарожных работ. Адпаведныя ордэры на рамонт мясцовых дарог і мастоў павінны быць поўна асвоены. Кіраўніцтва і цэхавыя раённа-кама і яго дордзэле павінны зразумець, што гэта заданне будзе выканана толькі пры шырокім удзеле калгасаў, калгаснікаў і аднаасобенікаў, якія поўна павінны быць мабілізаваны на гэту важнейшую справу.

**А. ГОЛЬНИКАУ.**

## ПАВІШЭННЕ АПЛАТЫ ПРАЦЫ ТРАКТАРЫСТАМ, ПРАДУЦЫМ НА ВОРЫЕ ПЛУГАМІ З ПРАДПЛУЖНИКАМІ

Ворыва плугамі з прадплучнікамі значна паліпшае якасць ворыва і павышае ўраджайнасць сельскагаспадарчых культур. Не гледзячы на гэта, у некаторых МТС і калгасах прадплучнікі ў многіх выпадках не ўжываюцца. Наркамзём Саюза прапанаваў зямельным органам забяспечыць поўнае скарыстоўванне плугоў з прадплучнікамі на збытвым ворыве гэтага года. Трактарыстам машына-трактарных

станцый, якія праводзяць ворыва плугамі з прадплучнікамі, аплата за работу павялічваецца на 10 проц. у параўнанні са звычайнымі распрацамі.

Наркамзём Саюза рэкамендаваў калгасам таксама павялічыць на 10 проц. аплату працы калгаснікаў, працуючых прычэпнымі ў трактарных брыгадах МТС на ворыве збытвым плугамі з прадплучнікамі. **(БЕЛТА).**

## НОВЫЯ ВЫТВОРЧЫЯ ПЕРАМОГІ

Рабочыя калейнага цэха менамага станкабудавнічага завода імя Кірава адзначылі 3-ю гадавіну стаханавцаў руху п'яцігодкі выкананнем на 26 жніўня цэхавы мясцячы праграмы. На 31 жніўня цэх выпусціў на 110 тысяч рэблў прадукцыі звыш плана.

Перадавая ў цэху комсомольска-маладзёжная брыгада (брыгадёр тав. Зу. барав), працуючы на выбраве цыстэра для гаручага дымнага труба, выканала план за другую палову жніўня на 280 проц.

Брыгада та зборны канавалапачыла (брыгадёр тав. Сініца) выканала жніўнёвскі план на 260 проц. Добрымі паказальнікамі ў рабоче адначыці гадзінавы стаханавцаў руху і асобныя стаханавцы цэхаў. Малалы электравытворчым, комсомолец тав. Цятрашка асабавы і ў жніўні месячы выконваў норму на 350 проц. На 320 проц. выконвае норму электравытворчым тав. Кавалёў. Свідравальшчык тав. Пухоўскі выконваў норму на 300 проц.

на бок дагіраваных трохкугольных п'яціхал на патыліку, карабіны баў тэса ў розныя бакі.

— Таварышы! На гэты заклік раптоўна адгукнуўся дзяржа і гардыя сібілы. Ён налібіўся да прамоўцы і без усякіх прыналежы ўлады ўзяў яго за рукаў. Прыналежы дзят вырваў руку адцягнуўся і капеў прадаўцаў. Жанда не ўстаў.

— У выкананне закона аб абарове рэспублікі ты гаварыць не будзеш.

У натоўпе людзі ўспіклі ад ярасці — Крыстобаль, стары каралеўскі псці дзёно ты стаў апорай рэспублікі? Нават жа ў дзень выбараў ты запісаў усю, хто па твойму не галасаваў за Бурбонаў! А сёння ты зноў думаш мае, ужо як рэспубліканец!

Канрал знамамі кліча свайго спадарожніка. Другі жанда прапачыўся пера раз натоўп, стаў абаку. Севільскі клопце ужо мае выгляд арыштовага. Запачыты паміж плуца трохкугольнік і дзума вітоўкамі. Ён палімае руку, паграбую цішыні. У момант запавала маўклівасць.

— Таварышы! Я плую на гэтых ланцужных сабак. Я іх не баюся. Няка і буду сёння наваць у турме. Але дапамажыце мне сказаць што-жа. Дайце мне сказаць усё ад пачатку да канца, а потым някай мя рубіць галаву, някай трымаць за кратамі!

Далей ён не быў чуны з-за дзікага агуднага шуму. Натоўп, што мінуў назад стаў у амаль соннай нерухомаці, прараўся быстрой лавай, раз'явіў агітара і гардыя сібілы, адцягнуў жаняраў у бок на купінку да запаленых катэсуаў.

Жанда так і асталіся стаць. аа дацаныя, пагражаныя. Аб іх заболі Прагна, а распыранымі аранкамі, багтрам слухалі севільскага камуніста. Ён гаварыў і тое што гаварыў ён багтрам пілі, глыталі, засмучана вараула чы пачынае кожны раз калі ім здаваўся, што прамоўца стаўіўся, што ён абіраўся скончыць.

Севільскі камуніст гаварыў рэчы простыя да галазавяржэння. Ён гаварыў што трэба забарыць у памешчыкаў зямлю, воль гэтаю самую зямлю-

твар, просты твар іспанца і рабочага, малалы, вельмі прапоўны і вольны мясцячы твар, быў напружан. Ён капеў гаварыць.

— Таварышы! На гэты заклік раптоўна адгукнуўся дзяржа і гардыя сібілы. Ён налібіўся да прамоўцы і без усякіх прыналежы ўлады ўзяў яго за рукаў. Прыналежы дзят вырваў руку адцягнуўся і капеў прадаўцаў. Жанда не ўстаў.

— У выкананне закона аб абарове рэспублікі ты гаварыць не будзеш.

У натоўпе людзі ўспіклі ад ярасці — Крыстобаль, стары каралеўскі псці дзёно ты стаў апорай рэспублікі? Нават жа ў дзень выбараў ты запісаў усю, хто па твойму не галасаваў за Бурбонаў! А сёння ты зноў думаш мае, ужо як рэспубліканец!

Канрал знамамі кліча свайго спадарожніка. Другі жанда прапачыўся пера раз натоўп, стаў абаку. Севільскі клопце ужо мае выгляд арыштовага. Запачыты паміж плуца трохкугольнік і дзума вітоўкамі. Ён палімае руку, паграбую цішыні. У момант запавала маўклівасць.

— Таварышы! Я плую на гэтых ланцужных сабак. Я іх не баюся. Няка і буду сёння наваць у турме. Але дапамажыце мне сказаць што-жа. Дайце мне сказаць усё ад пачатку да канца, а потым някай мя рубіць галаву, някай трымаць за кратамі!

Далей ён не быў чуны з-за дзікага агуднага шуму. Натоўп, што мінуў назад стаў у амаль соннай нерухомаці, прараўся быстрой лавай, раз'явіў агітара і гардыя сібілы, адцягнуў жаняраў у бок на купінку да запаленых катэсуаў.

Жанда так і асталіся стаць. аа дацаныя, пагражаныя. Аб іх заболі Прагна, а распыранымі аранкамі, багтрам слухалі севільскага камуніста. Ён гаварыў і тое што гаварыў ён багтрам пілі, глыталі, засмучана вараула чы пачынае кожны раз калі ім здаваўся, што прамоўца стаўіўся, што ён абіраўся скончыць.

Севільскі камуніст гаварыў рэчы простыя да галазавяржэння. Ён гаварыў што трэба забарыць у памешчыкаў зямлю, воль гэтаю самую зямлю-

забарыць, падзяліць паміж сабою. І не праз ото год, а цяпер.

— Вы скажаце: дзе-ж і калі бачана, каб сяляне і багтрам заклілі зямлю памешчыкаў, прагалі іх і самі сталі гаспадарамі? Але вы самі-ж ведаеце — воль ужо трынаццаць год, як сяляне і рабочыя ў Расіі прагалі і спалілі сваіх сеньяраў, яны выкінулі іх за граніцы і самі будуць сваё жыццё. Там трактары не паграбуюць беднякоў кавалка хлеба, там самі сяляне прасяць трактары для аблячэння свай працы, і дзяржава дапамагае машынамі ўсім сялянскім гаварыствам — калгасам і сялянскія моладзь, хлопцы і дзятчаты, адцягнуўшы вучыцца ва ўніверсітэты не горш ніколі, чым тутэйшыя сеньяры. Трынаццаць год велькіх стаць Савецкая Расія, трынаццаць год а мы тут дабіліся пакуль таво, што гардыя сібілы разцягну нас не ад імя караля, а ад імя рэспублікі.

— У Сінко Касас сяляне ўзялі за каўчэр свай пачаткова. Да алякельна прышлі ў поўнач, тоўстага бальдзельна ка знялі з жонкі і асаваў яму: «Бары свой алякельнаў жэл і надзяўшы свой пачасны ланцуг! Ён зрабіў жэўтым як маюва муда ён не омеў запачы, у чым справа. Ён узяў свой алякельнаў жэл і надаў на шыю сярабраны ланцуг, а штаноў яму не далі надзець і так ён вышаў на вуліцу, гэты шаноўны слава вёскі Сінко Касас. А потым людзі прыбеглі і яшчэ і да велькіх гардыя сібілы і таксама скавалі яму: «Надзяўшы мундзір, надзяўшы ордэны!» Ён таксама спалохаўся, як мыш і не адцягнуўся ляца. Ён надаў мундзір і ордэны, але пабачыў палесці ў шабу за зброй таму што гэтай жа зброй яго прыкончылі. 6 на месцы Ён вышаў з людзьмі на вуліцу, а там ужо стаяла ўсё сяло з алякельнаў лам без штаноў і абодзвух тлустых тарантулаў павялі па галіўнай вуліцы, німа парвы і шынка за гардыя сібілы іх вывелі за вароты а там сказаў: «Лізіце, сеньяры, пакуль жыць. Нам ён не патрэбны».

Севільскі камуніст разбірае гэты выпадка:

— Ці добра зрабіў у Сінко Касас? Добра, ды не зусім. Алякельнаў жанда пайшлі а горада, гэта верна.

Але-ж яны варуліся раінай з велькімі атрадам, і калі яны варуліся гэты было ўжо не сяло, а пералюханыя вараўнікі. Жандавы голымі рукамі ўзялі ўсё велькіе і яшчэ ў прылаку кучу велькіх вараўнага народа. Сяло не магло амагача, Халіла сіл і ўмення толькі на першы час. Я не гавару, што не трэба было выгнаць гэтых полых паравітаў. Але пры гэтым трэба было арганізавацца выбравь багтрам, сялянскім камітэтам. Захваціць і падзяліць зямлю. Трэба было застаць зброю і са зброй у руках абараняць гэтую зямлю са зброй! Мы, камуністы, прапанаўем вам амагача не кулакам, а навахамі і вытоўкамі; будзе час — дасянем кулак і гарматы — будзем амагача кулакі і гарматы.

Прамоўца сымнілі ападысментамі крыкам і кіданнем у паветра саломыных калейшоў.

Стары, той, што адцягнуў сход зноў вышаў на сярэзнаў, узяўся за каменны грыбуны, ён зноў загаварыў, павольна, падоўгу спыніўся амаль пасля кожнага слова.

— Браты! Я не ўсё вам сказаў калі гаварыў першым разам. Я сказаў што ў нас на вёсцы ёсць велькіе залавец камуністаў. Але-ж я — я адзін з іх. Ужо даволі даўно Рамей маўчаў а пачаў-стары павітавае голас-цяпер гавару голасна, што я камуніст, някай чуюць усё і гэты тлусты махот Крыстобаль. Някай чую і робіць са мной што хоца. Але, браты, ці не сорам, што ў нас у вёсцы толькі поўдзюжны камуністаў? Калі я быў малым, а чую ад старошых які амагачылі калісь нашы зямлі супроць сеньяраў і іх наваў. Ці ж цяпер, калі пакуты нашы ўмножыліся, ці-ж цяпер мы не пойдзем у партыю ява ведае, як трэба браць за горла нашых кулакаў?

Стары падняў увёрх чысты ліст паперы. Ён пусцім бэлым лістом калейка гарачае спыніўся паветра. Ён махнуў лістом і аякляўся.

На натоўп пайшлі дзіўныя квалі. Нешта ў ім калаброзіла. Нешта цяга піла прысутных і чэшта супраціўлялася. Натоўп распыра. Яго корныя Коры гэтыя былі разліўныя.

На чырвоным кавалку голай зямлі натоўп сімных, велькіх іспавітых багтракоў нарадзіўся. Натоўп сазна-

ваў сябе амагачыцца кілаам і старадзкі партыю, нараджаў камуністаў. Хосе Дыя, малалы камуніст з Севільі, быў першым велькім пры ролах Жанда Крыстобаль велькім запісваю кніжку. Адзін за адным, бераберобнай чарадой, да гранічнага валуна палыходзілі людзі і, азірнуўшыся на застыўшы твар жанда, схіляліся над арушам.

Стары, які заклікаў запісвацца, ведаў усё на вёсцы ў твар Але цяпер ён быў урачыста, чыста па іспанску фарманна. Ён быў амаль абражана. Ён голасна пытаў аб імені і кожны падняўшы голасна язваў кніжку. Кожны, ужо падпісаўшы ліст ці яшчэ не падпісаўшы за яго, ліхаманка велькім павольна акружваючых. Усе аглядлі алан аднаго вачыма. Трусы пад гэтым поглядзім стараліся шхенька адоўнуцца ў бок ішчыя з падлятыя паловамі, пераўвільчана расштурхваючы натоўп, прапачыліся да трыбуны Доўга прадаўжалеся прыемнае выправабавіне запісу ў партыю на вачах у паліцы. Раслі два аднолькавыя спіскі — адзін на лісце ў старога, другі ў кніжцы ў жанда.

Нароце, стары ўстаў з лістом. Ён сказаў уголас:

— Сто татыры, Жанда захлопнуў кніжку. Сход быў незвычайным.

— Мала!

Не браты, гэта не мала. Гэта амаль вольная гаварка ўсёх, хто беш тут 3 гэтай сонні мы яшчэ алоем. Мы, прыветным кожнага абмяраем кожнага, ці можам мы яго прыняць у камуністы. Калі нават поўстотні ў нашай вёсцы харабра пачнуць барацьбу супроць памешчыкаў, ліхвароў і жандаў — гэтыя поўстотні пачнуць за сабой і тысячу і дзесяць тысяч. Толькі глядзіце — не паказваць спіну ворагу, не прадаваць таварышаў! Вы ж прысягалі, — ён ўміхаецца, — вы прысягалі зусім афіцыйна і прысутныя жанда!

Шэпе ішло назад, яно ўжо набыло новае аблічча. Сотня багтракоў кому ністаў у вачу ерочыла за доўгавыям аспяравоцам за смуглым клопцам з Севільі і натоўп ішоў следам на ішча му. Гэта быў ўжо не натоўп, гэта быў атрад. Сялянскі атрад гатовы амагача і перамагчы Людзі глядзелі на адуўкавыя гаі іншымі вачыма, не ва-

чыма афр, а велькім вачыма будуць гаспадароў.

Ці многа ўпалела з талышній лосен, свай ячэйкі? Цяжка сказаць. Зараз у Паўднёвай Андалузі ўладарыць генерал Кейло де Льяно. Але сонні і тысячы камуністаў пайшлі ў поўноўно Хаен, у Стрэмадуру, пад Мадрыд амагача з фашызмам. І яшчэ больш амагача абараняць роўную зямлю. Лоўкімі, гібіні партыянакмі атрадамі браўся яны вакол Севільі і трываць і атакуюць рэгулярныя фашысцкія войскі, і напавіночы салантуе аб яго надзеі на перамогу, аб яго правах на гэтую гарачую чырвона-карычневую андалуэскую зямлю, на алуўкавыя гаі, на памешчыцкія дамы.

Малалы прапачыліся — рабочыя з Севільі стаў кіраўніком усіх іспанскіх большэвікоў. Я жаль, што ён зараз прыкован да ложка! Але ён папраўша, вядома! Яго трэба хутэй аправаваць. Ён бярэ з пачнога століка шпалку і наваўна, малельнікім глыткам п'е вадку. А талы, у Лосене, яму так і не далі напіцца.

Яго даялі пад налёўнай абаронай, да станцыі Ураччэна і раласна праводзілі. Жандавы не смелі нават прыблізіцца. На адвараотным шляху а сачыў з другога вагона. Праз дзве станцыі ён вышаў на платформу напіцца. Ён не піў увесь дзень. Палаваж трыбуна ў Лосене не была абсталявана графінамі і шклянкамі. Хлопчы ўзя

ПРИЗЫЇ У ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ

МЫ ТАБЕ, РАДЗІМА, ПРЫСЯГАЕМ

(Песня прызыўнікаў)

Быць байцом у Арміі Чырвонай,
Вартаваць Радзіму рубяжы —
Наша справа.

Сілы мы навукай умушум,
Станем грозна ўзброенай сіяной.
А палесе вораг на зямлю к нам,
На яго зямлі дадэм мы бой.

СЯМ'Я НАЗАРОВЫХ ГАНАРЫЦЦА СВАІМ СЫНАМ

ЧАБУСЫ, Сям'я кавалі-стаканаўца
Чавускай МТС Філімона Анянчыца
Назарава ў гэты дні перажывае вялікую радасць.

З трыбуны гарадскога схода прызыўнікаў
маці Назарава Праксоўя Іосіфаўна заклікала:

ВЫТВОРЧЫЯ ПАДАРУНКІ ПРЫЗЫЎНІКАЎ

Стаканаўчы-прызыўнікі менавіта
станкабудавальнага заводу імя Кірава
гукаў і вытворчым пераможцамі 3-га
стадыёнаў станаўчага руху і прызыўу

свае заданні слесары-прызыўнікі т.т.
Іўковіч і Еліскавіч. Тав. Іўковіч выкашаў
дзённы план на 400 проц., тав. Еліскавіч —
на 325 проц.

ЯШЧЭ РАЗ АБ НЕДАПУШЧАЛЬНАСЦІ СКАЖЭННЯЎ У ДРУКУ

Ва ўрашчым нумары газеты «Звязда»
рэдакцыя змяшчала мой артыкул «Не дапукаць
скажэнняў у друку», у якім указавана, што
прыведзеныя факты і прыклады грубейшых палітычных
скажэнняў, дапушчаных на старонках некаторых
раённых газет, сведчаць аб тым, што ў памянёных
газетах, як і ў некаторых іншых, не выкаранены
яшчэ безадказныя адносіны да справы з боку
рабочніцкай рэдакцыі, не працягваюцца па-сапраўднаму
пільная адносіны да даручанай работы, што не
можа быць цярпіма асабліва сярод работнікаў
большэвіцкага друку.

Вярхоўнага Савета СССР 20 жніўня
1938 г., сказала яго змест. У дзёніку было
напісана: «Унасімі праект закона ўстаўляючы,
што рэдакцыі палітычных выданняў павінны
належаць да рэдакцыі партыйнага выдання».
Рэдакцыя газеты «Калгаснае жыццё» надрукавала
замест слоў «важнейшыя лагаворы палітычнага
характару» словы «важнейшыя лагаворы
наступнага характару», а рэдакцыя «Звязды»
замест слоў «важнейшыя» надрукавала «пазорнейшыя»
і прапусціла словы «лагаворы наступнага характару».

АД РЭДАКЦЫІ. Рэдакцыя газеты «Звязда» поўнасьцю
згаджаецца з заўвагамі тав. Маліна і прыме ўсе меры
да таго, каб у далейшым не дапускаць скажэнняў
у друкуемым матэрыялах.

І другі факт. У артыкуле было
сказана, што ў копільскай раённай газеце «Сопялістычнае
земляробства» была дапушчана памылка ў паведамленні
аб рашэнні Другой Сесіі Вярхоўнага Савета СССР
аб зацвярджэнні ўтварэння ў складзе Украінскай ССР
новых абласцей. У газеце было надрукавана замест:
Варашылаўградская вобласць — Варашылаўская.

Рэдакцыя газеты «Звязда» гэтай
памылкі копільскай раённай газеты не паказала, а
абінавацянне ў зробленай памылцы рэдакцыі захавала.
Ці нехта на самой справе не дапускаць якіх-бы то
ні было скажэнняў у друку?
В. МАЛІН.

Калгасныя калгаснікі, аднаасобныя рабочыя,
служачыя БЕЛЗАГОТПУШНІНА
ПРЫСТУПАЮЦА ДА ПРАДАЖЫ
ЖЫВЫХ КРОЛІКАЎ ПІВ
РАЗВЯЗЭННЯ
Загатоўчым шчы ва кролікаў
інакш шкуру ПАВІСІЛІСЯ
ва шкуру і прадметы кролікаў
3 руб 40 коп.
ва шкуру безпарнават кроліка
3 руб 40 коп
Адначасова з прывядзеным
жывым кролікам ПРАВДЫНЦА
КАНТРАКЦЫЯВ МАЛА ПІЯНКА
з выдзяленых грашовата ашыяга
супільска дэманстрацыя
МОЖНА З ДРЭВНІМ РАБІЦЫМ
ЗАГОТОВІЦЬ ПУНКЦЕ БЕЛ
ЗАГОТОВІЦЬ



Група студэнтаў-армія, кончыўшыш двухгадычны педагогічны інстытут на памескай мове ў Брэстане, прыбыла ў АССР імя Паўлава для практычнага вывучэння памескай мовы. На здымку: група за чытаннем памескай газеты (злева направа) — Габрыэль Парэц, Рамішэвіч Тэадоў і Ліберт Эрыст. Фото Б. Вельшавы (СФ).

МАСКВА—БАКУ—МАСКВА

БЛІСКУЧЫ РЭЙС ЛЕТЧЫЦЫ ТАВ. БЕРЭЖНАЯ

3 верасня лётчыца грамадзянскага
паветранага флота тав. Берэжная закончыла
пералёт да маршруту Масква—Баку—Масква.
Свой рэйс а Маскву—Баку і назад тав. Берэжная
зробіла па розных маршрутах. Вылецеўшы з
Масквы 30 жніўня ў 5 гадзін 19 мінут, яна
ўзяла напрамак на Стаўраполь, дзе зробіла
пасадку. Запраўшы тут самалёт, тав. Берэжная
вылецела далей і апусцілася на Бакинскім
аэрадроме ў 12 гадзін 35 мінут. Адлегласць
у 2 тысячы з лішнім кілометраў ад Масквы
да Баку яна прылятае за 6 гадзін 20 мінут.
Сярэдняя скорасць складала 316 кілометраў
у гадзіну.

На зваротным шляху да Баку ў Маскву
тав. Берэжная зрабіла пасадку ў Махач-Кале,
Мінеральных Волах і Харкаве. І на гэтай
трасе яна дасягнула сярэдняй скорасці звыш
344 кілометры ў гадзіну. Рэйс тав. Берэжная —
доследны. Ён зроблен на скорасным паштовым
самалёце «ПС-40». Услед за апошнім выдучымся
рэйсам лётчыца Туюева, пералёт Берэжная
адкрывае новыя перспектывы ў арганізацыі
скорасных паветраных аносін на асноўных
магістралях з'яваўшых Маскву з буйнымі
цэнтрамі краіны, са сталіцамі Украінскага
рэспублікі. У недалёкім будучым магчыма
будзе пастаўляць з Масквы скораснымі
самалётамі пошту і газеты ў сталіцы
Украінскага рэспублікі ў той-жа дзень. (БЕЛТА).

ПАДРЫХОТКА ВЫСТАВКІ ДА XX-ГОДЗІЯ ЛЕНІНСКАГА КОМСАМОЛА

Выстаўка прысвечаная XX-годдзю
Ленінскага комсамола, якую арганізуюць
нае Камітэт на справах мастацтваў пры
Саўнаркоме СССР і ЦК ВЛКСМ, выклікала
вельмі цікавыя цікавае сярод мастакоў і
скульптураў краіны. Органітэт выстаўкі
атрымаў у Ленінградзе, Тбілісі, Ерэване,
Алма-Аты, Орджанікідзе, Архангельска,
Варашылаўградзе, Олесе, Варонежа, Курска,
Іваноўе, Краснадаре, Іжме і іншых гарадах
тэматычныя заданні мастакоў на стварэнне
новых

твору да юбілею ВЛКСМ, а таксама
тэматычныя новых работ, прысвечаных
мастакам. У мастацкіх творах знойдзецца
саб'ектыўнае ўдзел савецкай моладзі ў
грамадзянскай вайне, сацыялістычным
будуцінне ў год сталеціскага п'яцігоддзя,
у абароне краіны, фізкультурным руху,
вучоба, алімпіады і быт малалетніх
грамадзян СССР. Для выстаўкі будзе
створана галерэя партрэтаў знатнай
моладзі краіны. (БЕЛТА).

У МЕНСКІМ ПАЛАЦЫ ПІОНЕРАЎ І АКЦЫБРАТ

У менскім Палацы піонераў і акцібратаў
ідзе дзейная падрыхтоўка да поўнага
разгортвання работ са школьнікамі
гарада ў наступным вучэбным годзе. 1, 2 і 3
верасня Палац наладзіў раённыя сесіі для
першакласнікаў Пасля гутаркі аб савецкай
школе перад дзеньмі выступіла ансамбль
чырвона-армейскай песні і пляскі БАВА. У
бачучым месцы ў Палацы будзе праведзены
рад вечароў, прысвечаных Міжнароднаму
юнацкаму дню, комсамолу, цыкл гутарак на
тэму «Жыццё вядучых большэвіцка-палкаводцаў» —
аб Фрунзе, Чапаеве, Шчорсе.

23 верасня адбудзецца вялікі вечар,
прысвечаны правядзю народаў вялікаму
Сталіну. Да вечара Палац рыхтуе
фотавыстаўку, а таксама выстаўку
дзіцячых малюнкаў, прысвечаных
любімаму правядзю. У новым вучэбным годзе ў
Палацы будзе працаваць каля 200 гурткоў, у
якіх прыме ўдзел 4 тысячы дзяцей. Стварэнне
рад новых гурткоў: скульптурныя, мастацкага
чытання і інш. З лепшых выканаўцаў харавога і
балетнага гуртка стварэння ансамбля
піонерскай песні і пляскі, намечана
арганізаваць аркестр гітарыстаў.

ПАХОД У ПРАЦІВАГАЗАХ

ЖЫТКАВІЧЫ. Днямі райком комсамола
правёў вавізаваныя паліцыя-метрары на
ход у працівагазах. У паходзе прыняло
ўдзел 75 чалавек комсамольцаў і несаюзнай
моладзі ў часе тыхога і павышалага тыпу.

Краўнікам гурткоў райком КП(б)Б
вылучыў лепшых настаўнікаў — камуністаў і
комсамольцаў, маючых вопыт прапагандыскай
работы. Заняткі ў гэтых гуртках будучы
праводзіцца тры разы ў месяц. Першыя заняткі гуртка адбудуцца
7 верасня.

ІСПАНСКАЯ МОЛАДЗЬ ЗМАГАЕЦА ЗА ПЕРАМОГУ

У сакавіку 1938 года, калі пачалося
наступленне мяснечкаў і інтэрвенту на
ўсходнім фронце, дзесяткі тысяч маладых іспанцаў
навадзілі рэспубліканскае прызыўчыя пункты,
патрабуючы ўключэння іх у дзейную моладзь і
дзейны рэспубліканскай моладзі ўжо змагаліся
на фронце, арганізоўваючы адпор мяснечкам і
інтэрвентам. Маладыя байцы праявілі і працягваюць
у баях выключную стойкасць і храбрасць. На
фронце Эбро, у Леванта, пад Лерыдай, у
Эстрэмадурэ маладыя байцы вялі барацьбу супроць
мяснечкаў і інтэрвенту плячом к плячу з
ветэранамі рэспубліканскай арміі. Паводзіны
рэспубліканскай моладзі пры абароне Леванта
былі сапраўды гераічнымі. Малады лейтэнант-суваіст
астаіцца аднаго ў рэцы, захвачыў ворагам. Ён
прадаўжае па телефону ўказваць сваёй артылерыі
аб'екты абстрэла. Ён не пакідае вожы, у
якой знаходзіцца, нават тады, калі па колу бою
яна сама ператвараецца ў аб'ект абстрэла. Тады
ён спайнона аднае загал абруйнаваць ён
сваралі. Тысячы байцоў Імпіі перахадзілі
Эбро з яе мостам і б'юстрым цяжым. Першыя
групы перапраўляліся з дапамогай улічых
рыбачых лодак. Ва ўдальнасці ўстаў і пералічыў
рэспубліканскай моладзі распусце рэзае,
труднаспі. Рэспубліканская моладзь заўсёды
знаходзіць рэзервы для іх барацьбы. Гэта яна
пастаянна да рэспубліканскай арміі новай
кадры моладзі. На фронце і ў ваянных
лажах рыхтуецца многа маладых байцаў
мамантына пасты. Яны з гордынясця знакі
адражэння, алімпіады, урада народнага фронца
за алімпіады мужнасцю ў баі. Іспанская моладзь
пярэда падтрымаў урад Ногрыя ў яго
барацьбе з ворагамі радзімы. У ваяктарамі
за нацыянальную неадзінасць сваёй краіны
рэспубліканскай моладзь хоча зваваць права на
мір і працу. ФРЭДЭРЫКА МЕЛЬЧЭ Барселона,
27 жніўня.

АНГЛІЙСКИ ДРУК АБ ПЕРАГОВОРАХ ГЕНЛЕЙНА З ГІТЛЭРАМ

ЛОНДАН, 3 верасня. (БЕЛТА). У Лондане
лічач, што пасля сустрэчы Генлеяна з Гітлерам
становіцца ніякіх не змянілася. Берлінскія
карэспандэнты газет «Таймс» і «Дейлі
Телеграф энд Морнінг пост» падкрэсліваюць,
што германскія фашыстыскае кругі не
абрацоўка колькі-небудзь адступіць ад
карбаскай праграмы Генлеяна. Наадварот,
германскія фашыстыскае чакаюць, што
Рэйсінгем ажажа яшчэ больш мошны
напільс на чэхаславацкай урад з мэтай
дабіцца ажыццяўлення гэтай праграмы.
Карэспандэнт газет «Дейлі Телеграф энд
Морнінг пост» піша, што Генлеяна, мабыць,
патрабуе скажэння перагавору ў пачатку
будучага тыдня, а тым, каб у выпадку
павалу перагавору, па што ён разлічвае,
зварнуцца за дапамогай да Германіі. Газета
«Дейлі уоркер» у пералавым артыкуле
піша, што для англійскіх ра-

бочых надышоў час узняць свой голас і
папярэдзіць англійскі урад, што га
далей дапускаць тэроў у адрнах да
Чэхаславакіі. Уступкі з чэхаславацкага
ўрада дайшлі да дэла. Далейшыя ўступкі
немагчымае шкоды для чэхаславацкай
Англійскі рабочы клас мае вельмі
матчымаці і нясе вялікую адказнасць
за тое, пераходзіць удзельніц Чэхаславацкай
Газета заклікае Генеральны скарэдакцыя,
наследжэнне якога ад дэцца на наступным
тыдні, а злучыць заяву ў абарону Чэхаславацкай
Рабочы клас павінен з'явіцца, адзіны шлях
для захавання міру — паставіць Гітлера
перад выбарам: ўбраць рукі прач ад Чэхаславакіі,
пачаць вайну з усім светам. Га прапануе
склікаць надзвычайную фэрэнцыю
лейбарыскай партыі.

АНТЫФАШЫСЦЫ РУХ У ГЕРМАНІІ

ПРАГА, 3 верасня. (БЕЛТА). Як
паведамляюць з Берліна, падзеі апошніх
дзён выклікалі вельмі значную тэроў у
самых шырокіх кругах насельніцтва Германіі.
Усюды — у трамваях, кафе, рэстаранах,
на вуліцах выдуча гутаркі аб пагрозе
вайны, выкрываючы выдумкі фашысцкай
газеты і радць па павалу становіцца ў
Чэхаславакіі і т. п. У апошнія дні ў
роных раёнах Берліна з'явіліся антыфашысцкія плакаты,
лістоўкі і надпісы. На заводах і
фабрыках вісяць загалы аб рэгістрацыі
ўсіх былых афіцэраў і унтар-афіцэраў.
Рабочыя штодзённа атрымліваюць
позвы аб'яднацца на мабілізацыйныя пункты.
Трэцяця дзя было агульвавана
распарэдажэнне аб прызыве 5 верасня
ўсіх былых удзельнікаў імперыялістычнай
вайны 1914—1918 гадоў.

Прапаганда супроць вайны вядзе
пераважкі староі рабочымі. Адначасова
паведамляецца аб што рабочыя берлінскіх
прадпрыемстваў прадаўжаюць барацьбу за
паштэнне свайго эканамічнага становішча.
На адным ваенным прадпрыемстве
рабочыя патрабавалі павышэння
рабочняй платы. На другім машынабудавальным
заводе 200 рабочых патрабавалі з'яўлення
аб павышэнні зарплат. На трэцім прадпрыемстве
рабочыя адражэння патрабавалі ад
істэрэцыі такога павышэння зарплат.
У апошніх выпадках адміністрацыя
вымушана задаволіць патрабаванні
бочых.

РОСТ БЕСПРАЦОЎ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 3 верасня. (БЕЛТА). За
апошні час у Польшчы наглыдаецца
быстрый рост беспрацоўя. Рад прадпрыемстваў
пасупова скарачае вытворчасць і з'яўляе
рабочых. Згодна паведамлення газеты «Тыдзень
роботніка», на адной з буйнейшых тэкстыльных
фабрык Лодзі — «Відзёўскай мануфактуры»
адміністрацыя заявіла, што працывельскае
паш, у якім працуе 2.000 чалавек, пачынаючы з
12 верасня, будзе працаваць толькі адзін
дзень у тыдзень. Заработак кожнага
рабочага за гэты рабочы тыдзень складе
не больш 5 злотых, г. зн 20 злотых ў
месяц (1 злоты — каля 2 рубля). Зволена
таксама ўся змена ачосаючага і канфэцыйнага
пашаў. У ралсе іншых пашаў фабрыкі
ўведзены трыдзённыя рабочы тыдзень.
Рабочыя «Відзёўскай мануфактуры»
у колькасці 7000 чала-

рек, лаветаўшыся аб новых скарачэннях
штатаў і рабочага тыдня, паставілі
правесці шырокую кампанію тэста аж да
забастоўкі. ВАРШАВА, 3 верасня. (БЕЛТА)
польскім друку ўсё часцей паяўляюцца
паведамленні аб п'якім становішчы
самагубствах працоўных, страціўшы
уюскую надзею на атрыманне
работы. Так, напрыклад, «Роботнік» і артыкул
«Наша рэацыянасць» паведамляе
наступным факце: у Старагардзе
морскае вавольства) у бараках
беспрацоўных павесіўся рабочы Сякі,
пакінуўшы жоўку і семера дзяц. Выш. абавязкі адначасова
рэдактар Д. Т. ЛЕБЕДЗЕ

Гастролі впевокага ВЕЛДЗІЖТРАТА (Пашыя Велдзідрактэатра) 5 верасня АГНІ МАЙКА Пачатак о 9 гадзін веч. (Каас адрэты о 1130 да 9 с. іна і о 9.30 да 9 с. веч.

РАЗВОДЗЬЦЕ КРОЛІКАЎ! КАЛГАСНЫ Калгасныя калгаснікі, аднаасобныя рабочыя, служачыя БЕЛЗАГОТПУШНІНА ПРЫСТУПАЮЦА ДА ПРАДАЖЫ ЖЫВЫХ КРОЛІКАЎ ПІВ РАЗВЯЗЭННЯ

МЕНГОРПРАМГАНДАЛЬ СКУПАЧНЫЯ ПУНКЦЫ КУПЛЯЮЦЬ У НАСЕЛЬНІЦВА РЭЧЫ ХАТНЯГА УЖЫТКУ: ГАТОВАЕ АДЕЖНЕ, А Б У Т А К, МАНУФАКТУРУ, Б Я Л І З Н У, Ф У Т Р Ы, ПАСУДУ, МУЗЫКАЛЬНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ, М Э Б Л Ю і інш.

Ці атрымалі Вы аблігацыі па падпісцы на пазыку УМАЦАВАННЯ АБАРОНЫ САЮЗА СССР Грамадзяне, падпісаныя на пазыку УМАЦАВАННЯ АБАРОНЫ САЮЗА СССР і не атрымаўшы да гэтага аблігацый павінны атрымаць іх у пэтраўшчых ці раён ашчдынскіх касах па месцу падпіскі, куды аблігацый аднае бухгалтэрыя прадпрыемстваў і ўстанова, а таксама сельскіх саветаў.